

УДК 947.2:323.311

А. А. Дамарад, кандыдат гісторычных навук, асістэнт (БДТУ)

ЗАХАВАННЕ ДВАРАНСКІХ ТЫТУЛАЎ ШЛЯХТАЙ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У КАНТЭКСЦЕ УРАДАВЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ У ПРУСІ І АЎСТРЫІ Ў XIX СТ.

У публікацыі разглядаюца проблемы атрымання і захавання шляхтай Рэчы Паспалітай тытулаў у Аўстрыі і Пруссіі пасля геапалітычных змен ва Усходній Еўропе ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. Змены ў колькасці носятіцаў дваранскіх тытулаў для беларуска-польска-ўкраінскага дваранства былі звязаныя з дзяржаўнымі мерапрыемствамі па ўладкаванні новых тэрыторый былога Рэчы Паспалітай. Галоўнай мэтай палітычных, адміністрацыйных і гаспадарчых змен была германізацыя, у якой толькі тытулаванаму дваранству колішній Рэчы Паспалітай адводзілася больш-менш значная роля.

The article deals with the problem of the indigenation and keeping lord titles by the nobility in Austria and Prussia in late XVIII–XIX ct. For belarusian, ukrainian and polish titled lord, however, quantity changing have been connected with the state measures on arrangement of new territories of former Rech Pospolita. Main aim of political, administrative measures was territory germanization at which only to the titled nobility of divided Rech Pospolita the considerable role was left.

Уводзіны. Праблема ўладкавання тэрыторый былога Рэчы Паспалітай у канцы XVIII – пачатку XIX ст. была важным накірункам дзяржаўнай палітыкі не толькі ў Расійскай імперыі, у склад якой адышлі ўсе беларускія, а таксама большая частка ўкраінскіх і прыбалтыйскіх зямель. Вялікая ўвага гэтай праблеме надавалася і ў Аўстрыі і Пруссіі. Адным з аспектаў праблемы для новых улад стала неабходнасць прыняцця адпаведных мер да мясцовага дваранства, якое неабходна было ўключыць у розныя сферы дзяржаўнага жыцця, але такім чынам, каб гэтыя працэсы не парушаў самой сутнасці ўсходніх абсалютных манархій. Менавіта па гэтай прычине, на наш погляд, актуальным з'яўляецца пытанне пра тое, наколькі лёгка ўладавалася вышэйшая частка шляхты Рэчы Паспалітай у новых аbstавінах. Гісторыяграфія праблемы ўключыла польскія гісторычныя і генеалагічныя працы XIX ст. [1; 2; 3; 4], расійскія дарэвалюцыйныя даследаванні [5; 6].

Асноўная частка. Найперш неабходна адзначыць, што ў новых «польскіх» губернях было шмат асаблівасцей, галоўным чынам у сферы атрымання шляхтай тытулаў. На беларускіх землях у рэшце рэшт замацаваліся толькі трох дваранскіх тытулаў: князь, граф, барон. З пачатку існавання Вялікага княства Літоўскага адзіным тытулам, па сцверджанні польскіх аўтараў, быў тытул князя. Такога ж меркавання прытрымліваўся, напрыклад, і Фадзей Булгарын: «Толькі одни князья Рюрикова и Гедеминова рода сохранили княжеское звание, и таких родов было весьма немного» [7, с. 165]. Але А. П. Грыцкевічам спецыяльна была звернута ўвага на тое, што ў лацінскім тэксле знакамітага Гарадзельскага прывілея 1413 г. у дачыненні да Вялікага княства Літоўскага згадваюцца *barones* (бароны) у якасці раўназначнага беларускаму

«паны», г. зн. «старэйшыя», знатныя баяры. Гэта былі, лічыць даследчык, нашчадкі літоўскіх і заходнерускіх баяр, якія атрымалі буйныя зямельныя ўладанні ад самога вялікага князя. Як і прыбалтыйскія бароны-фрайгеры ў Лівонскім ордэне, гэтыя іх суседзі і калегі ў Вялікім княстве Літоўскім таксама валодалі сваім маёнткамі «с полным правом и панством» [8, с. 65–67]. Практычнае тоеснасць беларуска-літоўскіх паноў і нямецкіх фрайгераў увасаблялася ў выкарыстанні ў дачыненні як да тых, так і другіх аднолькавага лацінскамоўнага тытула «*barones*». Атрыманне шляхецкімі сем'ямі тытула князя было звязана, перш за ёсё, з наданнем яго імператарам Свяшчэннай Рымскай імперыі.

Тытулы графаў і баронаў атрымліваліся ў асноўным за мяжой. Ш. Канарскі паведамляе, што да 1772 г. толькі сем шляхецкіх родаў Рэчы Паспалітай былі надзелены тытулам графаў або баронаў [4, с. 14]. З іншага боку, Ф. Булгарын упэўнены, што графскага тытула ў Рэчы Паспалітай ніколі не існавала [7, с. 165]. А ў Аўстрыйскай імперыі дваранства ўвогуле дзялілася на тытулаванне і звычайнае рыцарства (*die Ritterschaft*). Далучыцца да першай групы ўладальнікам тытулаў з былога Рэчы Паспалітай было прасцей, чым яе шэрраговым шляхціцам трапіць увайсці ў тое аўстрыйскае «рыцарства». Напрыклад, у 1782 г. аўстрыйскія ўлады вырашылі, што асобы, якія імкнуліся легалізаваць сваё шляхецтва, павінны быті, акрамя дакументальных доказаў высакароднага паходжання, прадаставіць таксама яшчэ каляровую выяву герба і ягонае геральдычнае апісанне. У Пруссіі працэс праверкі тытулаў і шляхецкіх правоў пачаўся з 1777 г. Патрабаванні па паверджанні тытулаў былі практычна аднолькавымі з аўстрыйскімі, але ў Пруссіі неабходна было абавязкована валодаць нейкім маёнткам.

У Расійскай імперыі напачатку пацвердзіць шляхецтва і тытулы было адносна прасцей, чым у адзначаных дзяржавах. В. В. Швед спрэвядліва адзначаў, што «палітыка ўсіх цароў ад Кацярыны II да Аляксандра I была прадваранская, падобна палітыцы імператараў Аўстріі ці каралёў Пруссіі» [9, с. 103].

Як сцвярджаюць польскія гісторыкі, пасля 1790 г. аўстрыйскае заканадаўства было скіравана супраць шляхты і інтэлігенцыі [10, с. 296]. Былі праведзены рэформы, якімі ўводзілася новая бюракратычна сістэма, унесены змены ў землекарыстанне. Яшчэ ў 1781 г. быў прыняты так званы талерантны патэнт, які ўраўноўваў у правах усе хрысціянскія канфесіі пры адначасовым захаванні дамінуючых пазіцый каталіцызму. Як і ў Пруссіі, аўстрыйскія ўлады падпрадкавалі на захопленых землях царкву дзяржаве. Каб прыцягнуць на свой бок шляхту Галіччыны і Заходняй Валыні, практична ўсім родам, сярод продкаў якіх былі «старасты», надавалі графскі тытул. Тым самым быў створаны вялікі пласт «аўстра-польскіх графаў», як іх называў Е. П. Карновіч [5, с. 225]. Справа ў тым, што нямецкае слова «Graf» было эквівалентным польскому «starosta» і азначала пасаду «уродніка» – кіраўніка пэўнай вобласці ў складзе Рэчы Паспалітай. Землям, якімі валодаў ураднік (намеснік манарха), надавалася назва «hrabstwa». Падкрэслім, гэта быў не тытул, як у той жа Аўстріі, а толькі пасада па прадстаўніцтве юрысдыкцыі караля і вялікага князя. Аднак пасля падзелаў Рэчы Паспалітай аўстрыйскія ўлады, ліквідаваўшы юрысдыкцыю «стараст», пакінулі за гэтymі асобамі графскі тытул як абазначэнне годнасці шляхецкага дому [6, с. 165]. Частка гэтакіх графаў на працягу XIX ст. пацвердзіла свае тытулы і ў Расійскай імперыі. Акрамя таго, хадайніцаць аб графскім тытуле маглі былія ваяводы і кашталяны, а аб баронскім – павятовыя чыноўнікі. Княскі ж тытул быў пацверджаны ўсім яго носьбітам без выключэння [3, с. 512]. Тытулаваная шляхта, а таксама вышэйшае духавенства склалі саслоўе магнатаў. Шляхта, якая не мела тытулаў, ператварылася ў рыцарскі стан. Уся яна вызвялялася ад ваеннай службы і захавала асобныя суды па цывільных і крымінальных справах. Да 1811 г. уладальнікі старастваў захоўвалі іх у сваёй маёрасці за спецыяльны падатак (дымідью), які складаў палову прыбылку. Астатнія землеўладальнікі абкладаліся 12%-ным падаткам з прыбылку.

Аўстрыйскія ўлады захавалі бачнасць саслоўнага прадстаўніцтва для шляхты. Марыя-Тэрзія абвясціла аб стварэнні ў 1775 г. для каралеўства Галіції і Ладамерыі пастулатнага сойма. У яго склад уваходзілі асабіста ўсе магнаты

і тыя прадстаўнікі рыцарскага стану, якія плацілі не менш за 300 злотых падаткаў у год, а таксама два дэпутаты ад горада Львова. Гэты сойм павінен быў збірацца штогадова і прымаць волю манарха. У юрысдыкцыі схода было толькі вырашэнне шляхой рэалізацыі імператарскіх законаў. Права заканадаўчай ініцыятывы пастулатны сойм не меў, за выключэннеммагчымасці «пакорных прадстаўленняў» – г. зн. просьб да манарха. Аднак на практицы землі былой Рэчы Паспалітай, далучаныя да Аўстрыйскай імперыі, кіраваліся выключна бюракратыяй. Прыйчым аўстрыйскі ўрад пайшоў па прускім шляху германізацыі краю, прызначаючы нямецкіх чыноўнікаў і заахвочваючы да перасялення нямецкіх пратэстантаў. Талерантны патэнт 1781 г. якраз быў накіраваны на рэалізацыю гэтых памкненняў. Каланістам раздаваліся былія дзяржаўныя і езуіцкія маёнткі, на некалькі гадоў яны вызваляліся ад падаткаў і ваеннага абавязку. Сістэма адукациі таксама падпрацоўвалася дзяржаўнай палітыцы. Заснаваны ў 1784 г. Львоўскі ўніверсітэт кіраваўся адміністрацыйнымі ўладамі і галоўнай мэтай меў падрыхтоўку чыноўнікаў. В. Грабеніцкі ў «Гісторыі польскага народа» пісаў, што аўстрыйская сістэма была значна горшшая, чым пруская [3, с. 514]. Бюракратыя імкнулася сутыкнуць саслоўі, бунтавала сялян супраць шляхты. На землеўладальнікаў накладаліся вялікія грашовыя шрафы. Урад збіраў сялян супраць шляхты. На землеўладальнікаў накладаліся вялікія грашовыя шрафы. Урад збіраў сялян супраць шляхты.

Прусія ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай атрымала тэрыторыю з насельніцтвам каля 2 300 000 чалавек. Улады ўскладі на землеўласнікаў адказнасць за дзеянні сваіх прыгонных, а таксама абавязалі першых вярнуцца з-за мяжы ў свае маёнткі. Выключэнне было зроблена толькі для тых, хто валодаў зямлём таксама на тэрыторыі Расійскай ці Аўстрыйскай імперыі. У цэлым, першыя ж гады панавання дынастыі Гогенцолернаў на польскіх землях паказалі, што выезд землеўласнікаў за мяжу Пруссіі стаў вельмі аблежаваны. З іншага боку, устанаўліваўся тэрмін працягласцю шэсць тыдняў, у межах якога кожны беззямянны шляхціч павінен быў з'явіцца да ўлад і паведаміць, ці жадае ён застацца ў краі або выехаць за мяжу. Для гэтай катэгорыі шляхты прускія ўлады не чынілі ніякіх перашкод, а наадварот, заахвочвалі яе эміграцыю, паколькі лічылі яе схільным да рэвалюцыі элементам. Вяртанне ў прускія ўладанні для беззямянных шляхты было амаль немагчымым. У цэлым, улады стварылі атмасферу ўсеагульной падазронасці і страху, паколькі заахвочвалі даносы на ўдзельнікаў польскага нацыянальнага

руху, у тым ліку сялян на сваіх паноў. Увядзенне ў 1797 г. на польскія правінцыі сістэмы прускага заканадаўства канчатковая абмежавала ўдзел шляхты ў кіраванні і грамадскім жыцці. Доступ шляхты да дзяржаўных пасад прадугледжваўся толькі ў якасці дарадцаў у судах па пытаннях, звязаных са старым заканадаўствам.

У Прусіі шляхта захавала права землеўладання, але з некаторымі абмежаваннямі. Так, беззямельная шляхта магла набываць зямлю толькі пасля каралеўскага дазволу. Землеўласнікі захавалі ўладу над сялянамі, але непасрэдна яе не ажыццяўлялі. Для суда над сялянамі шляхта вымушана была ўтрымліваць юстыцыарыя, а для паліцэйскай улады – солтыса. Першы і другі былі, па-сутнасці, урадавымі органамі, створанымі для маніпуляцый адносінамі паміж шляхтай і сялянамі. Увогуле, арганізуючы грамадскія адносіны на захопленых землях, прускія ўлады мелі дакладныя мэты. Урад выдатна маніпуляваў шляхтай, не падымаючы пытання аб сялянскай рэформе. Усё заканадаўства ў галіне землеўладання было накіравана на абуджэнне ў шляхты лаяльнасці да новых улад.

На гэтыя землі было накіравана 9 тысяч чыноўнікаў-немцаў, а прускае дваранства надзялялася маёнткамі, адабранымі ў духавенства. Толькі этнічныя немцы маглі атрымаць ў арэнду былыя староствы. У цэлым, да 1798 г. ў правінцыі Паўднёвая Прусія немцам было раздадзена 240 маёнткаў агульным коштам дваццаць мільёнаў талераў [8, с. 508]. Быў прыняты план абеззямельвання мясцовай шляхты. Яго реалізацыі дапамагала і легкадумнасць шляхты, у першую чаргу – жыццё не па сродках. Урад спецыяльна правакаваў шляхту павялічваць запазычанасць маёнткаў. Для забеспечэння крэдытаў уводзілася іпатэка. Але землеўладальнікі часта трацілі крэдыты не на развіццё і мацэрнізацыю гаспадаркі, а на асабістыя патрэбы. У выніку іх маёнткі прадаваліся на таргах, прычым звычайна нямецкім арандатарам быльых старостваў [3, с. 511]. Шляхецкую моладзь заахвочвалі да навучання ў нямецкіх па духу ўніверсітэтах. Саму ж сістэму адукцыі ператварылі на ўзор астатніх прускай. Але названыя вышэй абмежаванні, сістэма прымусаў, дыскрымінацыя і г. д. не распаўсюджваліся на прадстаўнікоў арыстакратыі, асабліва тытулаванай. Наадварот, прускія ўлады, як аўстрыйскія ці расейскія, таксама імкнуліся прыцягнуць на свой бок гэтую тытулаваную шляхту.

Заключэнне. Такім чынам, натурализация дваранства Рэчы Паспалітай у краінах, што ўдзельнічалі ў яе падзелах, праходзіла па дасцаткова падобных сцэнарыях. Кіраўніцтва

Аўстрый і Прусіі, як і Расійскай імперыі, вымушана было ўлічваць існаванне вялікай сацыяльнай групы, якая яшчэ нядаўна выконвала важнейшую палітычную і сацыяльную ролю ў грамадскім і дзяржаўным жыцці. Важна, што манархі єўрапейскіх імперый пры дапамозе сваіх урадаў імкнуліся задаволіць у першую чаргу сацыяльныя патрэбы дваранстваў былой Рэчы Паспалітай. Палітычная роля, на якую яно прэтэндавала і ў Аўстрый, і ў Прусіі, залежала найперш ад асабістых стасункаў з імператарскімі палацамі. У сваю чаргу, менавіта адтуль сыходзілі меры па разбаўленні мясцовага дваранства прадстаўнікамі тытульнай, «нямецкай» нацыі, што азначае нежаданне ўрадаў гэтых дзяржаў перадаваць дваранству падзеленай Рэчы Паспалітай значныя палітычныя функцыі.

Літаратура

1. Dunin-Borkowski, J. Almanach blekitny. Genealogie zyjaczych rodow polskich / J. Dunin-Borkowski. – Lwow: Seyfarth i Czajkowski, 1908. – 767 s.
2. Dunin-Borkowski, J. Genealogie utytulowanych rodow polskich / J. Dunin-Borkowski. – Lwow: E. Wende, 1895. – 602 s.
3. Грабеньский, В. История польского народа / В. Грабеньский. – Минск: МФЦП, 2006. – 800 с.
4. Konarski, S. O heraldyce i heraldycznych snobizmie / S. Konarski. – Warszawa: Adiutor, 1992. – 315 s.
5. Карнович, Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими / Е. П. Карнович. – СПб.: Тип. А. Дарре, 1886. – 236 с.
6. Васильевич, С. А. Титулованные роды Российской империи / С. А. Васильевич. – СПб.: Тип. Н. Меркушева, 1910. – 498 с.
7. Булгарын, Ф. Выбранае / Ф. Булгарын. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003. – 592 с.
8. Грицкевич, А. П. Формирование феодального сословия в Великом княжестве Литовском и его правовые основы (XV–XVI вв.) / А. П. Грицкевич // Первый литовскийstatut 1529 года: материалы республ. науч. конф., посвященной 450-летию Первого Статута. – Вильнюс: Изд-во Вильнюс. ун-та, 1982. – С. 65–73.
9. Швед, В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863) / В. В. Швед. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 415 с.
10. Тымковский, М. История Польши / М. Тымковский, Я. Кеневич, Е. Хольцер; пер. с пол. – М.: Весь мир, 2004. – 544 с.

Паступіла 10.03.2011